



25
ЛІТ

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ
ПОЛЬСКІ ІНСТЫТУТ У МІНСКУ

Міжнародная навуковая канферэнцыя

УНІ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОўСКАГА З ПОЛЬСКІМ КАРАЛЕўСТВАМ: ПРАБЛЕМЫ СУВЕРЭНІТЭТУ



Мінск

23 – 24 мая 2019 г.



*Запрашаем наведаль археалагічную навукова-музейную
экспазіцыю Інстытута гісторыі НАН Беларусі
г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Тэл. +375 17 284-18-70*

Партнёр
канферэнцыі



На першай старонцы выкарыстаны
трыпціх Ігара Гардзіёнка «29 чэрвеня 1569 г.»

Аргкамітэт канферэнцыі

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч – акадэмік-сакратар АДДЗЯЛЕННЯ ГУМАЊІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ НАН БЕЛАРУСІ, ЧЛЕН-КАРЭСПАНДЭНТ НАН БЕЛАРУСІ, ДОКТАР ГІСТАРЫЧНЫХ НАВУК, ПРАФЕСАР;

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч – дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Карпіньскі Цэзары – дырэктар Польшкага інстытута ў Мінску;

Груша Аляксандр Іванавіч – дырэктар ЦНБ НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, дацэнт;

Лакіза Вадзім Леанідавіч – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Варонін Васіль Аляксеевіч – загадчык аддзела гісторыі Беларусі Сярэдніх вякоў і пачатку Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Волкаў Мікалай Аляксандравіч – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

Здобнікава Алена Уладзіміраўна – эксперт па праграмна-арганізацыйных пытаннях Польшкага інстытута ў Мінску;

Мацук Андрэй Уладзіміравіч – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

Панасіна Вольга Пятроўна – загадчык аддзела соцыякультурнай і інфармацыйнай дзейнасці ЦНБ НАН Беларусі;

Салаўянаў Андрэй Пятровіч – вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Скеп'ян Анастасія Анатольеўна – вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Шэўко Фёдар Аляксеевіч – намеснік дырэктара па агульных пытаннях Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Парадак работы канферэнцыі

23 мая

9:00 – 10:00

Рэгістрацыя ўдзельнікаў
(Цэнтральная навуковая бібліятэка
імя Я. Коласа НАН Беларусі,
вул. Сурганава, 15)

10:00 – 11:00

Адкрыццё канферэнцыі
(ЦНБ НАН Беларусі,
вул. Сурганава, 15, зала 110)

11.00 – 11.20

Адкрыццё мастацкай выставы
“На адным полі ВАЯРЫ...”
(ЦНБ НАН Беларусі,
вул. Сурганава, 15, зала 110)

11.20 – 13.00

Пленарнае пасяджэнне
(ЦНБ НАН Беларусі,
вул. Сурганава, 15, зала 110)

13.00 – 14.00

Абед

14.00 – 18.00

Пасяджэнне 2
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі,
вул. Акадэмічная, 1, зала 223)

18.00 – 18.40

Дыскусія

24 мая

9.00 – 12.30

Пасяджэнне 3

*(Інстытут гісторыі НАН Беларусі,
вул. Акадэмічная, 1, зала 223)*

12.30 – 13.00

Дыскусія

13.00 – 14.00

Абед

14.00 – 16.00

Пасяджэнне 4

*(Інстытут гісторыі НАН Беларусі,
вул. Акадэмічная, 1, зала 223)*

16.00 – 16.40

Дыскусія

16.40 – 17.00

**Падвядзенне вынікаў і
закрыццё канферэнцыі**

*(Інстытут гісторыі НАН Беларусі,
вул. Акадэмічная, 1, зала 223)*

17.30 – 18.30

Культурная праграма

Рэгламент работы:

даклад на пленарным пасяджэнні – 20 хвілін;

даклад – 15 хвілін.

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2016–2020 гг. «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства» (навуковы кіраўнік – член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя) падпраграмы № 1 «Гісторыя і культура» (навуковы кіраўнік – кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.В. Даніловіч).

АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫ

(ЦНБ НАН Беларусі, вул. Сурганава, 15, зала 110)

Прывітальныя словы:

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч, акадэмік-сакратар
Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі,
член-карэспандэнт НАНБ, доктар гістарычных навук, прафесар;

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч, дырэктар Інстытута гісторыі
НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Карпіньскі Цэзары, дырэктар Польскага інстытута ў Мінску;

Міхальскі Артур, Пасол Рэспублікі Польшча ў Рэспубліцы
Беларусь;

Пулокас Андрус, Пасол Літоўскай Рэспублікі ў Рэспубліцы
Беларусь;

Кураш Віктар Іосіфавіч, дырэктар Дэпартамента па архівах і
справаводстве Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь;

Груша Аляксандр Іванавіч, дырэктар ЦНБ НАН Беларусі,
доктар гістарычных навук, дацэнт.

Адкрыццё мастацкай выставы “На адным полі ВАЯРЫ...”

Станкевіч Наталля Мікалаеўна, куратар праекта;

Гардзіёнак Ігар Леанідавіч, мастак;

Аганаў Сяргей Львовіч, скульптар.

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

(ЦНБ НАН Беларусі, вул. Сурганава, 15, зала 110)

Мадэратар – В. Варонін

Галенчанка Георгій Якаўлевіч, д.г.н., дац., галоўны навуковы супрацоўнік (Інстытут гісторыі НАН Беларусі)

Сацыяльныя і этнічныя вызначэнні ў акце Люблінскай уніі

Закшэўскі Анджэй, доктар габіліт., праф. (Варшаўскі ўніверсітэт, Польшча)

Zakrzewski Andrzej, prof. dr hab. (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Unia lubelska – bilans dwustronny

Радаман Андрэй Аляксандравіч, навуковы супрацоўнік (Інстытут гісторыі НАН Беларусі)

Рэальная унія як форма міждзяржаўнага пагаднення ў ранняй Новы час (на прыкладзе Люблінскай уніі)

Шмігельскітэ-Стукене Рамуне, доктар гуманітарных навук, кіраўнік аддзела гісторыі Вялікага Княства Літоўскага (Інстытут гісторыі Літвы, Вільнюс, Літва)

Šmigelskytė-Stukienė Ramunė, dr nauk hum., kierownik zakładu historii Wielkiego Księstwa Litewskiego (Instytut historii Litwy, Wilno, Litwa)

Postawy szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec unii lubelskiej w ostatnich latach Rzeczypospolitej

ПАСЯДЖЭННЕ 2

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, зала 223)

Мадэратары – А. Закизэўскі, А. Радаман

Корчак Лідзія, доктар габіліт., праф. (Ягелонскі ўніверсітэт, Кракаў, Польшча)

Korczak Lidia prof. dr hab. (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Układ wileńsko-krakowski 1499 roku – Unia ponad dynastią?

Скеп'ян Ніна Анатольеўна, к.г.н. (Прага, Чэхія)

Стаўленне да уніі канцлераў Вялікага Княства Літоўскага (канец XV – 30-я гг. XVI стст.)

Варонін Васіль Аляксеевіч, к.г.н., дац., заг. аддзела гісторыі Беларусі Сярэдніх вякоў і пачатку Новага часу (Інстытут гісторыі НАН Беларусі)

Праблема суверэнітэту Вялікага Княства Літоўскага ва ўмовах асабістай уніі з Польшчай (1-я палова XVI ст.)

Рагаўскас Айвас, доктар гуманітарных навук, праф., навуковы супрацоўнік (Вільнюскі ўніверсітэт, Літва)

Raigauskas Айвас, доктар гуманіт. навук, проф., навуковы супрацоўнік (Вільнюсскі ўніверсітэт, Літва)

Послы горада Вільнюса на Люблінском сейме 1569 года: статус, состав, результаты работы

Радаман Андрэй Аляксандравіч, навуковы супрацоўнік (Інстытут гісторыі НАН Беларусі)

Прадстаўнікі Наваградскага ваяводства на Люблінскі сойм 1569 г.

Шаланда Аляксей Іванавіч, к.г.н., дац., заг. аддзела генеалогіі, геральдыкі і нумізматыкі (Інстытут гісторыі НАН Беларусі)

Канфлікт валынцаў і жамойтаў на Люблінскім сойме 1569 г.

Кава-паўза (16.00 – 16.20)

Кэмпa Тoмaш, дoктap гaбiлiт., пpaf. (Унiвepcитэт iмa М. Кaпepнiкa ў Тopунi, Пoльшчa) –

Kempra Tomasz, prof. dr hab. (Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu, Polska)

Litewska misja na Wołyń w 1572 roku – nieudana próba "naprawy unii"

Еpусaлiмcкi Канcтaнцiн Юp'евiч, д.г.н., дац. (Paciйcкi дзяpжаўны гyмaнiтapны ўнiвepcитэт, Мaсквa, Paciя)

Еpусaлимский Константин Юрьевич, д.и.н., доц. (Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия)

Иван Грозный и Люблинская уния: посольская переписка между Москвой и Вильно 1566 – 1572 гг.

Мapoзaвa Свaтлaнa Вaлянцiнaўнa, д.г.н., пpaf. (Гpoдзeнcкi дзяpжаўны ўнiвepcитэт iмa Я. Кyпaлы, Бeлapycь)

Лeў Caпeгa нa абapонe дзяpжаўнaгa cyвepэniтэтy Вaлiкaгa Княcтвa Лiтoўcкaгa

Пaдaлiнcкi Улaдзiмiр Aлякceевiч, к.г.н., дац., зaг. кaфeдpы гiстopыi Бeлapyci cтapaжытнaгa чacy i cяpэднiх вaкaў (Бeлapycкi дзяpжаўны ўнiвepcитэт, Мiнcк)

Идэaлaгiчнaе абгpунтaвaннe пpaвoў Вaлiкaгa Княcтвa Лiтoўcкaгa нa вaлoдaннe Инфлянтaмi: дaкyмeнт 1582 г.

Якaўлeвa Мapытэ Яўгeнaўнa, дoктap гiстopыi, вaдyчы cупpaцoўнiк (Инcтyтyт гiстopыi Лaтвii пpы Лaтвiйcкiм yнiвepcитэтцe, Pыгa, Лaтвiя)

Якoвлeвa Мapитe Евгeньевнa, дoктop иcтopии, вeдyщий coтpyдник (Инcтyтyт иcтopии Лaтвии пpи Лaтвийcкoм yнивepcитeтe, Pигa, Лaтвия)

Вaccал и cеньop в ранee Нoвoe вpeмя: вoпpoc o пoлyчeнии лeнa в oтнoшeнияx Пoльcкo-Литoвcкoгo гocyдapcтвa и Кypляндcкoгo гepцoгcтвa

Дыcкyсiя

ПАСЯДЖЭННЕ 3

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, зала 223)

Мадэратары – К. Ерусалімскі, М. Волкаў

Мікалаева Людміла Віктараўна, к.г.н., дац., заг. кафедры гуманітарных дысцыплін (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі, Мінск)

Погляд на ўзаемаадносіны Вялікага Княства Літоўскага з Каралеўствам Польскім перыяду канца XIV – сярэдзіны XVI ст. у польскай гістарыяграфіі

Казлоўская Наталля Уладзіміраўна, к.г.н., дац. (Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы, Беларусь)

Уніі ВКЛ і Польскага каралеўства XIV–XVI стст. у сучаснай беларускай і польскай гістарыяграфіі: параўнаўчы аналіз

Скеп’ян Анастасія Анатольеўна, к.г.н., дац., вядучы навуковы супрацоўнік (Інстытут гісторыі НАН Беларусі)

Праблема уній у падручніках па гісторыі Беларусі XX – пачатку XXI ст.

Самусік Андрэй Фёдаравіч, к.г.н., дац. (Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт, Мінск)

Уплыў Люблінскай уніі на развіццё адукацыі ў ВКЛ у апошняй трэці XVI – сярэдзіне XVII ст.

Дзярновіч Алёг Іванавіч, к.г.н., дац., вядучы навуковы супрацоўнік (Інстытут гісторыі НАН Беларусі)

“Дзень народзінаў” Вялікага Княства: тытулатура вялікага князя літоўскага і праблемы суверэнізацыі ВКЛ у XIV — першай палове XV ст.

Глінскі Яўген Станіслававіч, гал. архівіст, загадчык сектара рэдакцыйна-выдавецкай падрыхтоўкі аддзела публікацыі дакументаў (Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, Мінск)

«З тым кляйнотам з Кароны яшчэ ў часы Ягайлы ў Вялікае Княства Літоўскае прыйшлі...»: сапраўднае і легендарнае ва ўяўленнях аб польскім паходжанні асобных шляхецкіх родаў ВКЛ у XVI–XVIII стст.

Кава-паўза (11.00 – 11.20)

Галубовіч Віталь Уладзіміравіч, к.г.н., дац. (Гродзенскі дзяржаўны аграрны ўніверсітэт, Беларусь)

Палітычныя інтарэсы “літоўскага народа” на соймах Рэчы Паспалітай (наводле пасольскіх інструкцый шляхты беларускіх зямель Вялікага Княства Літоўскага 30 – 40-х гадоў XVII ст.)

Багатыроў Арсеній Уладзіміравіч, к.г.н (Паволжскі праваслаўны інстытут, Тальяці, Расія)

Богатырёв Арсений Владимирович, к.и.н. (Поволжский православный институт, Тольятти, Россия)

Между Польшей и Литвой: деятельность канцлера ВКЛ Христофора Паца в 70-х гг. XVII в. взглядом В.М. Тяпкина

Каладзей Роберт, доктар габіліт., праф. (Вроцлаўскі ўніверсітэт, Польшча)

Kolodziej Robert, prof. dr hab. (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Czy w czasach Jana III Sobieskiego funkcjonował osobny sejm litewski?

Звежыкоўскі Міхал, доктар габіліт., праф. (Універсітэт імя А. Міцкевіча ў Познані, Польшча)

Zwierzynowski Michał, prof. dr hab. (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Związek Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego w opinii szlacheckiej w Wielkopolsce w 2. poł. XVII i 1. poł. XVIII w.

ПАСЯДЖЭННЕ 4

(Інстытут гісторыі НАНБ, вул. Акадэмічная, 1, зала 223)

Мадэратары – Р. Шмігельскітэ-Стукене, А. Скеп'ян

Мацук Андрэй Уладзіміравіч, к.г.н., старшы навуковы супрацоўнік (Інстытут гісторыі НАН Беларусі)

Праблема уніі і самастойнасці на павятовых соймах Вялікага Княства Літоўскага (1736 – 1763 гг.)

Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч, к.г.н., дац. (Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт, Мінск)

З гісторыі ўзаемаадносін Кароны Польскай і Вялікага Княства Літоўскага ў сферы публічных фінансаў у панаванне Станіслава Аўгуста Панятоўскага

Аніпяркоў Вадзім Вадзімавіч, к.г.н., старшы навуковы супрацоўнік (Інстытут гісторыі НАН Беларусі)

“Узаемнае заручэнне Абодвух Народаў” у святле дыпламатычнай карэспандэнцыі

Данільчык Адам, доктар гісторыі, навуковы супрацоўнік (Інстытут гісторыі Польскай акадэміі навук, Варшава, Польшча)

Danilezyk Adam, dr hist. (Instytut Historii Polskiej akademii nauk, Warszawa, Polska)

Dążenie do separatyzmu czy polityczna gra? Kossakowscy a problem unii polsko-litewskiej na sejmie grodzieńskim 1793 r. (w świetle źródeł rosyjskich).

Дыскусія

Падвядзенне вынікаў і закрыццё канферэнцыі



НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ (НАН Беларусі)

220072, г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 66

Тэл.: (+375-17) 284-18-01

Факс: (+375-17) 284-28-16

e-mail: nasb@presidium.bas-net.by, <http://nasb.gov.by>

Вышэйшая дзяржаўная навуковая арганізацыя Рэспублікі Беларусь, якая ажыццяўляе арганізацыю і каардынацыю фундаментальных і прыкладных навуковых даследаванняў па важнейшых напрамках прыродазнаўчых, тэхнічных, гуманітарных, сацыяльных навук і мастацтваў.

Нацыянальная акадэмія навук ажыццяўляе арганізацыю, правядзенне і каардынацыю дзяржаўнай навуковай экспертызы, праводзіць дзяржаўную палітыку і рэгуляванне дзейнасці арганізацый у галіне даследавання і выкарыстання касмічнай прасторы ў мірных мэтах, выступае ў якасці галаўной арганізацыі Беларусі па навукова-метадычным забеспячэнні развіцця інфарматызацыі, а таксама выконвае асобныя функцыі рэспубліканскага органа дзяржаўнага кіравання ў галіне навукі.

Заснаваная ў кастрычніку 1928 г. як Беларуская акадэмія навук і ўрачыста адкрытая 1 студзеня 1929 г., НАН Беларусі з'яўляецца вядучым даследчым цэнтрам Беларусі, які аб'ядноўвае высокакваліфікаваных вучоных розных спецыяльнасцей і дзясяткі навукова-даследчых, навукова-вытворчых, канструктарскіх і ўкараняльніцкіх арганізацый. У Нацыянальнай акадэміі навук працуе звыш 16 тыс. даследчыкаў, тэхнікаў, дапаможнага і абслугоўваючага персаналу. Сярод іх 5357 даследчыкаў, 424 дактары навук і 1737 кандыдатаў навук.

Асноўнымі навуковымі і навукова-арганізацыйнымі падраздзяленнямі НАН Беларусі з'яўляюцца аддзяленні Акадэміі навук, якія аб'ядноўваюць акадэмікаў і членаў-карэспандэнтаў Акадэміі навук адной або некалькіх галін навукі, каардынуюць дзейнасць навуковых арганізацый. У дадзены час НАН Беларусі мае ў сваёй арганізацыйнай структуры сем аддзяленняў: Аддзяленне аграрных навук; Аддзяленне біялагічных навук; Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў; Аддзяленне медыцынскіх навук; Аддзяленне фізікі, матэматыкі і інфарматыкі; Аддзяленне фізіка-тэхнічных навук; Аддзяленне хіміі і навук аб Зямлі.

АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ НАН БЕЛАРУСІ

Тэл.: (+375-17) 284-28-18, **факс:** (+375-17) 284-07-74,

e-mail: humanity@presidium.bas-net.by;

http: <http://nasb.gov.by/bel/organizations/departments/ogum.php>.

Створанае ў 1936 г. як Аддзяленне грамадскіх навук Акадэміі навук БССР. Выконвае і каардынуе комплекс навуковых даследаванняў у розных галінах сацыяльных і гуманітарных навук. Асноўнымі напрамкамі даследаванняў навуковых устаноў Аддзялення з'яўляюцца механізмы фарміравання і функцыянавання інавацыйнага, устойлівага сацыяльна-арыентаванага развіцця Рэспублікі Беларусь, сацыяльныя і палітычныя працэсы ў сучасным беларускім грамадстве, тэарэтычныя праблемы развіцця культуры, філасофска-светапоглядныя перадумовы сацыяльнага прагрэсу, гісторыя фарміравання беларускай нацыі, развіцця і ўмацавання беларускай дзяржаўнасці, даследаванне беларускай мовы і літаратуры.

У склад Аддзялення ўваходзіць Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры; інстытуты філасофіі; эканомікі; сацыялогіі; гісторыі; Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа і РУП «Выдавецкі дом «Беларуская навука». У Аддзяленні 9 акадэмікаў і 16 членаў-карэспандэнтаў. Па стане на 1 студзеня 2017 г. у замацаваных за Аддзяленнем навуковых арганізацыях працавала каля 900 чалавек, у тым ліку 508 даследчыкаў, 52 дактары і 195 кандыдатаў навук.



ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ

вул. Акадэмічная, 1, 220072, г. Мінск

Тэл./факс: (+375 17) 284-18-70,

http: <http://www.history.by>, **e-mail:** ii@history.by

Інстытут гісторыі – вядучы цэнтр навуковых даследаванняў Рэспублікі Беларусь у галіне гісторыі, археалогіі і антрапалогіі, адзін са старэйшых навуковых інстытутаў НАН Беларусі.

Заснаваны 15 кастрычніка 1929 г. Інстытут удзельнічае ў выкананні міжнародных навуковых праектаў, мае ўстойлівыя сувязі з навуковымі цэнтрамі Расіі, Украіны, Польшчы, Літвы, Латвіі, Германіі, Францыі, Сербіі і інш.

Стрыжань навуковай дзейнасці вучоных інстытута – даследаванні сацыяльна-эканамічнага, грамадска-палітычнага, дзяржаўнага,

нацыянальнага, культурнага развіцця, міжнароднага супрацоўніцтва Беларусі, а таксама арганізацыя мерапрыемстваў па вывучэнні, захаванні, практычным выкарыстанні і папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны краіны. Пры інстытуце дзейнічае Цэнтральны навуковы архіў НАН Беларусі, у складзе якога маецца адзіны ў краіне Фонд археалагічнай навуковай дакументацыі.

Асноўныя напрамкі навуковай дзейнасці

- навуковыя даследаванні па археалогіі, айчыннай і ўсеагульнай гісторыі, антрапалогіі, археаграфіі, крыніцазнаўству, нумізматыцы, генеалогіі, геральдыцы, сфрагістыцы;

- археалагічная экспертыза будаўнічых праектаў і выратавальныя археалагічныя даследаванні;

- інвентарызацыя помнікаў археалогіі і падрыхтоўка праектаў іх зонаў аховы;

- стварэнне электронных баз антрапаметрычных дадзеных розных груп насельніцтва;

- арганізацыя, распрацоўка і каардынацыя мерапрыемстваў па навуковым вывучэнні, практычным выкарыстанні і папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны краіны;

- распрацоўка навуковых канцэпцый музеяў і музейных комплексаў;

- экспертыза навуковых, навукова-тэхнічных і народна-гаспадарчых праграм, інавацыйных праектаў, нарматыўных прававых актаў па профільнай дзейнасці інстытута;

- падрыхтоўка навуковых і навукова-папулярных выданняў, фотаальбомаў, буклетаў па гісторыі, археалогіі і антрапалогіі;

- арганізацыя навуковых і навукова-практычных канферэнцый, круглых сталоў, семінараў;

- падрыхтоўка навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі праз аспірантуру, дактарантуру і суіскальніцтва.



Отпечатано в РУП "Издательский дом "Белорусская наука"

Заказ 123. тираж 50 экз.

ВЫДАННІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ



